

**ПРАСПЕКТ
ІНФАРМАЦЫЙНЫХ
ВЫДАННЯЎ
НАЦЫЯНАЛЬнай
БІБЛІЯТЭКІ
БЕЛАРУСІ
(НББ)**

2005

Падпіска на інфармацыйныя выданні НББ у 2005 г. будзе ажыццяўляцца на дагаворнай аснове.

П а р а д а к з а к а з у:

1. Запоўніце падпісныя дакументы:

- бланк “ЗАКАЗ на інфармацыйныя выданні НББ”;
- два экзэмпляры “ДАГАВОРА на выраб друкаваных і электронных выданняў”;

заверце іх пячаткай і подпісам кіраўніка і галоўнага бухгалтара ўстановы.

2. Аформленыя дакументы дасылайце на адрас:

*Рэдакцыйна-выдавецкі аддзел НББ,
вул. Чырвонаармейская, 9.
220636, Мінск.*

Даведачныя тэлефоны выканаўцаў інфармацыйных выданняў гл. на с. 9.

У выпадку, калі аплата ажыццяўляецца аддзелам культуры ці абласной бібліятэкай, у плацёжным даручэнні плацельшчыка неабходна ўказаць, за якую арганізацыю зроблена аплата.

Напрыклад:
ведамасная падпіска за _____ раённую бібліятэку.
(назва бібліятэкі)

Па пытаннях аплаты выданняў звяртайцеся па тэл. 227-82-05 (галоўны бухгалтар НББ).

З М Е С Т

| | |
|---|----|
| ДРУКАВАННЯ ВYДАННЯ | 4 |
| КНИГІ І БРАШУРЫ | 4 |
| ПЕРЫЯДЫЧНЫЯ ВYДАННЯ | 4 |
| ЭЛЕКТРОННЫЯ ВYДАННЯ | 5 |
| ТЭРМІНЫ выхаду ў свет інфармацыйных выданняў НББ у 2005 г. | 7 |
| Д а д а т к і: | |
| ЗАКАЗ НА ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ВYДАННЯ НББ..... | 8 |
| ДАГАВОР НА ВYРАБ ДРУКАВАННЫХ І ЭЛЕКТРОННЫХ ВYДАННЯЎ | 10 |

ДРУКАВАНЫЯ ВЫДАННІ

КНИГІ І БРАШУРЫ

1. **Здабыткі:** Дакум. помнікі на Беларусі. Вып. 7. (*Складальнікі Кірухіна Л.Г., Рошчына Т.І.*).

Чарговы выпуск зборніка ўключае матэрыялы 2-й секцыі Трэціх Міжнародных Кнігазнаўчых чытанняў (16–17 верасня 2003, Мінск, НББ), прысвечаных беларускім кнігазборам.

5 ум. друк. арк. Тыраж 150 экз. Цана 7 660 р.

2. **Нацыянальная бібліятэка Беларусі ў дакументах. 1921–2005 гг.** (*Складальнік Рудакоўская М.В.*).

Зборнік змяшчае нарматыўныя прававыя акты і службовыя дакументы з фондаў Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, ведамаснага архіва Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, а таксама апублікаваныя ў афіцыйных выданнях Рэспублікі Беларусь і былой БССР, якія шматаспектна адлюстроўваюць стварэнне, станаўленне і развіццё бібліятэкі.

Разлічаны на бібліятэказнаўцаў, бібліяграфазнаўцаў, кнігазнаўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў, даследчыкаў гісторыі культуры Беларусі.

20 ум. друк. арк. Тыраж 120 экз. Цана 5 650 р.

3. **Самабытная спадчына нацыі: публічная бібліятэка як захавальніца народных традыцый:** Тэарэтыка-метадалагічны аспект. (*Складальнік Кірухіна Л.Г.*).

Выданне прысвечана пытанням захавання і трансляцыі народных традыцый публічнымі бібліятэкамі краіны, а таксама іх рабоце ў кантэксце культурнай разнастайнасці. Асобна разглядаецца роля Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў гэтых працэсах. Абагульнены накоплены вопыт і дадзены рэкамендацыі па дзейнасці ў даным напрамку. У дадатку прыведзены афіцыйныя дакументы і матэрыялы ў дапамогу практычнай дзейнасці бібліятэк.

3,5 ум. друк. арк. Тыраж 120 экз. Цана 5 400 р.

ПЕРЫЯДЫЧНЫЯ ВЫДАННІ

4. **Новыя кнігі:** Па старонках беларускага друку^{*}. (*Рэдактар Прадзеіна А.В.*).

Часопіс выдаецца з 1960 г., інфармуе аб новых кнігах беларускіх выдавецтваў, знаёміць з рэцэнзіямі на беларускія выданні, публікуе матэрыялы да памятных дат беларускага календара, прапануе кароткія агляды па актуальных тэмах з бібліяграфічным дадаткам да іх.

Тэмы дадаткаў

- Матэрыялы да памятных дат беларускага календара. (№ 1, 2, 5, 10).
- Да 60-годдзя Перамогі (№ 3).
- Інавацыйная палітыка дзяржавы і шляхі яе рэалізацыі (№ 4).
- ААН і Беларусь (№ 6).
- Беларускі календар, 2006 г. (№ 7).
- Нацыянальная бібліятэка Беларусі на шляху развіцця: да адкрыцця новага будынка (№ 8).
- Профільнае навучанне ў сістэме агульнай сярэдняй адукацыі (№ 9).
- Новыя творы мастацкай літаратуры (№ 11).
- Дапаможныя паказальнікі да I раздзела бюлетэня (№ 12).

5. **Актуальныя праблемы культуры і мастацтва** (*Рэдактар Гарбачова Л.В.*).

Навукова-інфармацыйны зборнік (на бел., рус. мовах; 6 вып. у год) – змяшчае матэрыялы ў выглядзе аналітычных і рэфератыўных аглядаў па актуальных праблемах стану і развіцця культуры і культурнай палітыкі, сацыякультурнай дзейнасці і народнай творчасці, бібліятэчнай справы, музеязнаўства,

* Падпіска на часопіс праводзіцца па каталогу БЕЛПОШТЫ 2005 г. “Газеты і журналы Рэспублікі Беларусь”.

выяўленчага, тэатральнага, музычнага і кінамастацтва, аховы культурнай і гістарычнай спадчыны. Значная частка артыкулаў падрыхтавана па матэрыялах айчыннага і замежнага друку. У падрыхтоўцы матэрыялаў прымаюць удзел бібліятэчныя работнікі НББ, навукоўцы, спецыялісты-практыкі і кіруючыя работнікі сферы культуры і мастацтва. У зборніку плануецца змясціць каля 25-ці асобных матэрыялаў.

*Прыкладная тэматыка
аналітычных і аглядных матэрыялаў*

- Інфармацыйна-аналітычная дзейнасць па культуры і мастацтву НББ як сацыяльна значная частка навуковай і практычнай дзейнасці.
- Культура Беларусі ў люстэрку друку. Штоквартальны агляд асноўных публікацый па праблемах стану і перспектывы развіцця культуры і мастацтва Беларусі.
- Вопыт і праблемы падрыхтоўкі кадраў для сферы мастацтва галіновых ВНУ Беларусі.
- Дзейнасць тэатральна-відовішчных устаноў Беларусі па ажыццяўленню мерапрыемстваў, прысвечаных 60-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне.
- Сучасная нацыянальная драматургія ў рэпертуары беларускіх тэатраў.
- Канцэртная справа: формы існавання ў новай рэчаіснасці.
- Тэатр ва ўмовах рынку (на прыкладзе дзейнасці айчынных і замежных тэатральных устаноў).
- Асноўныя падзеі, праблемы і тэндэнцыі тэатральнага сезона 2004/2005 г. у драматычным мастацтве Беларусі.
- Агляд найбольш значных падзей музейнага жыцця Беларусі ў 2005 г.
- Ведамасныя музеі. Па матэрыялах перыядычнага друку.
- Праблемы развіцця культурнага турызму ў Беларусі. Па матэрыялах навуковых канферэнцый і семінараў 2004 г.
- Інфармацыйныя патрэбы спецыялістаў галіны культуры і мастацтва Беларусі і стратэгія іх інфармацыйнага забеспячэння.
- Крыніцы фінансавання кінавытворчасці. Рэфератыўны агляд па матэрыялах замежнага друку.
- Пазабюджэтная дзейнасць бібліятэк Беларусі: вопыт, праблемы і перспектывы.
- Развіццё канцэртна-тэатральнага абслугоўвання насельніцтва краіны ў святле даручэнняў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Па матэрыялах перыядычнага друку.
- Музейная справа Беларусі ў асвятленні СМІ.
- Стан і праблемы развіцця выяўленчага мастацтва Беларусі. Агляд матэрыялаў перыядычнага друку.
- Стан аховы гісторыка-культурнай спадчыны Брэсцкай вобласці.
- Музейная акрэдытацыя. Агляд матэрыялаў міжнароднага круглага стала (Мінск, сакавік 2005 г.).
- Еўрапейскія дні спадчыны. Вопыт правядзення.
- Год культуры Расійскай Федэрацыі ў Беларусі. Агляд асноўных мерапрыемстваў.

20 ум. друк. арк. Тыраж 80 экз. Цана гадавога камплекта 24 480 р.

6. Асноўныя службовыя дакументы: II паўгоддзе 2004 г.,
I паўгоддзе 2005 г. (*Складальнік Грынкевіч В.А.*).

Збор дырэктыўных дакументаў Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь (на бел. і рус. мовах; 2 вып. у год). Прызначаны для забеспячэння арганізацый і ўстаноў культуры неабходнымі пастановамі, загадамі і іншымі нарматыўнымі актамі.

15 ум. друк. арк. Тыраж 100 экз. Цана гадавога камплекта 11 680 р.

ЭЛЕКТРОННЫЯ ВЫДАННІ

7. Сацыялагічныя даследаванні ў бібліятэцы: Тэарэтычны і практычны аспект (*Складальнік Алейнік М.Г.*).

У выданні даюцца рэкамендацыі па падрыхтоўцы і правядзенні сацыялагічнага даследавання ў бібліятэцы, разглядаюцца асноўныя этапы, аналізуюцца метады і працэдура прыкладнага сацыялагічнага даследавання. У якасці прыкладаў афармлення вынікаў сацыялагічнага даследавання ўключаны справаздачы аб навукова-даследчай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі з 2000 па 2003 гг.

Адрасуецца спецыялістам бібліятэк, студэнтам, аспірантам, а таксама шырокаму колу чытачоў, якія цікавяцца пытаннямі сацыялогіі.

Аб'ём 6,71 Мб

Цана 5 960 р.

8. Беларускі каляндар, 2006 (*Рэдактар Нарчук І.В.*).

Прадстаўлены пералік юбілейных дат дзеячаў, якія зрабілі значны ўклад у развіццё навукі, культуры і г.д., адыгралі важную ролю ў гісторыі ці грамадскім жыцці краіны, а таксама гістарычных падзей, аб'ектаў прыроды рэспубліканскага значэння, навуковых і навучальных устаноў, устаноў культуры, прадпрыемстваў і інш. Для зручнасці выкарыстання календара зроблены пошукавыя рубрыкі і падрубрыкі.

Выбраная інфармацыя створана на аснове базы даных “*Беларусь у падзеях і асобах*” Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Аб’ём 50 Кб

Цана 3 690 р.

9. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне (1941–1945): Бібліягр. паказ. (*Навуковы рэдактар Кузьмініч Т.В.*).

Бібліяграфічны паказальнік прысвечаны гісторыі Беларусі часоў Вялікай Айчыннай вайны і ахоплівае дакументы за 1941–1944 гг. У яго ўключаны манаграфіі, аўтарэфераты дысертацый, мемуарная, навукова-папулярная літаратура, матэрыялы аналітычнага роспісу з кніг, зборнікаў, часопісаў. Паказальнік разлічаны на спецыялістаў, а таксама тых, каго цікавіць гісторыя бацькаўшчыны.

Аб’ём 4,0 Мб

Цана 5 040 р.

10. Асноўныя службовыя дакументы. 2000–2004 гг. (*Складальнік Грынкевіч В.А.*).

2000 г. – 2 вып. (агульны аб’ём 1,3–1,4 Мб)

2001 г. – 2 вып. (агульны аб’ём 1,3–1,4 Мб)

2002 г. – 2 вып. (агульны аб’ём 1,3–1,4 Мб)

2003 г. – 2 вып. (агульны аб’ём 1,3–1,4 Мб)

У CD-ROM уключаны асноўныя службовыя дакументы Міністэрства культуры РБ, якія былі змешчаны ў друкаваных выданнях за адпаведныя гады і прызначаны для забеспячэння арганізацый і устаноў культуры неабходнымі пастановамі, загадамі і іншымі нарматыўнымі актамі.

Аб’ём 5,2–5,6 Мб

Цана 5 510 р.

11. Новая літаратура па культуры і мастацтву Беларусі. (*Складальнік Хадан Н.С.*).

2005 г. 4 выпускі (агульны аб’ём – каля 10 тыс. запісаў)

Электронная версія бібліяграфічнага паказальніка змяшчае інфармацыю аб новых публікацыях па ўсіх пытаннях тэорыі, гісторыі і сучаснага стану культуры і мастацтва Беларусі.

Аб’ём 8,0 Мб

Цана 6 400 р.

ТЭРМІНЫ
выхаду ў свет інфармацыйных выданняў НББ у 2005 г.

| <i>Выданні</i> | <i>Адказны за выпуск</i> | <i>Тэлефон</i> | <i>Выхад у свет</i> |
|---|--------------------------|----------------|---|
| ДРУКАВАНЫЯ | | | |
| Здабыткі: Дакум. помнікі на Беларусі. Вып. 7 | Рошчына Т.І. | 226-17-73 | Сакавік |
| Нацыянальная бібліятэка Беларусі ў дакументах. 1921–2005 гг. | Сабалеўская В.А. | 227-30-12 | Жнівень |
| Самабытная спадчына нацыі: публічная бібліятэка як захавальніца народных традыцый: Тэарэтыка-метадалагічны аспект | Кірухіна Л.Г. | 227-53-16 | Сакавік |
| Актуальныя праблемы культуры і мастацтва. 6 выпускаў у год | Гарбачова Л.В. | 227-83-84 | 1 – Люты 2 – Красавік 3 – Чэрвень 4 – Жнівень 5 – Кастрыч. 6 – Снежань |
| Асноўныя службовыя дакументы II паўгоддзе 2004 г., I паўгоддзе 2005 г. | Гарбачова Л.В. | 227-83-84 | Красавік Верасень |
| ЭЛЕКТРОННЫЯ | | | |
| Сацыялагічныя даследаванні ў бібліятэцы: тэарэтычны і практычны аспект | Сабалеўская В.А. | 227-30-12 | Снежань |
| Беларускі календар, 2006 | Прадзеіна А.В. | 226-16-80 | Ліпень |
| Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне (1941–1945): Бібліягр. паказ. | Прадзеіна А.В. | 226-16-80 | Красавік |
| Асноўныя службовыя дакументы. 2000–2004 гг. | Гарбачова Л.В. | 227-83-84 | Май |
| Новая літаратура па культуры і мастацтву Беларусі | Гарбачова Л.В. | 227-83-84 | 1 – Красавік 2 – Жнівень 3–4 – Студзень 2006 г. |

ЗАКАЗ НА ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ВЫДАННІ НББ

| Нумар пазіцыі Пра-спекта | Назва выдання | Колькасць выпускаў у год | Аб'ём, ум. друк. арк., Мб | Падпісная цана на год, руб. | Колькасць заказаных камплектаў | Агульная сума падпіскі, руб. |
|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ДРУКАВАНЫЯ | | | | | |
| 1. | Здабыткі: Дакум. помнікі на Беларусі. Вып. 7 | 1 | 5 | 7 660 | | |
| 2. | Нацыянальная бібліятэка Беларусі ў дакументах. 1921–2005 гг. | 1 | 20 | 5 650 | | |
| 3. | Самабытная спадчына нацыі: бібліятэка як захавальніца народных традыцый. Тэарэтыка-метадалагічны аспект | 1 | 3,5 | 5 400 | | |
| 5. | Актуальныя праблемы культуры і мастацтва | 6 | 20 | 24 480 | | |
| 6. | Асноўныя службовыя дакументы II паўгоддзе 2004 г., I паўгоддзе 2005 г. | 2 | 15 | 11 680 | | |
| | ЭЛЕКТРОННЫЯ | | | | | |
| 7. | Сацыялагічныя даследаванні ў бібліятэцы: тэарэтычны і практычны аспект | 1 | 6,71 Мб | 5 960 | | |
| 8. | Беларускі каляндар, 2006 | 1 | 50 Кб | 3 690 | | |
| 9. | Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне (1941–1945): Бібліягр. паказ. | 1 | 4,0 Мб | 5 040 | | |
| 10. | Асноўныя службовыя дакументы. 2000–2004 гг. | 1 | 5,2–5,6 Мб | 5 510 | | |
| 11. | Новая літаратура па культуры і мастацтву Беларусі | 1 | 8,0 Мб | 6 400 | | |
| | УСЯГО: | | | | | |

Плата ў суме _____ рублёў будзе пералічана на рахунак р/счет № 3620000003272 філіял 510 АСБ «Беларусбанк», код 603. г. Мінск, ул. Куйбышева, 18. МФО 122. УНН 100377889, ОКПО 02233033, г. Мінск. Факс: 8-017-229-24-94.

М.п.

Кіраўнік арганізацыі

Галоўны бухгалтар

ЗАКАЗ НА ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ВЫДАННІ НББ

| Нумар пазіцыі Пра-спекта | Выданні | Колькасць выпускаў у год | Аб'ём, ум. друк. арк. | Цана гадавога камплекта, руб. | Колькасць заказаных экзэмпляраў | Агульная сума падпіскі, руб. |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>ДРУКАВАНЫЯ</i> | | | | | | |
| 1. | Здабыткі: Дакум. помнікі на Беларусі. Вып. 7 | 1 | 5 | 7 660 | | |
| 2. | Нацыянальная бібліятэка Беларусі ў дакументах. 1921–2005 гг. | 1 | 20 | 5 650 | | |
| 3. | Самабытная спадчына нацыі: бібліятэка як захавальніца народных традыцый: Тэарэтыка-метадалагічны аспект | 1 | 3,5 | 5 400 | | |
| 5. | Актуальныя праблемы культуры і мастацтва | 6 | 20 | 24 480 | | |
| 6. | Асноўныя службовыя дакументы II паўгоддзе 2004 г., I паўгоддзе 2005 г. | 2 | 15 | 11 680 | | |
| <i>ЭЛЕКТРОННЫЯ</i> | | | | | | |
| 7. | Сацыялагічныя даследаванні ў бібліятэцы: тэарэтычны і практычны аспект | 1 | 6,71 Мб | 5 960 | | |
| 8. | Беларускі каляндар, 2006 | 1 | 50 Кб | 3 690 | | |
| 9. | Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне (1941–1945): Бібліягр. паказ. | 1 | 4,0 Мб | 5 040 | | |
| 10. | Асноўныя службовыя дакументы. 2000–2004 гг. | 1 | 5,2–5,6 Мб | 5 510 | | |
| 11. | Новая літаратура па культуры і мастацтву Беларусі | 1 | 8,0 Мб | 6 400 | | |
| | УСЯГО: | | | | | |

Плата ў суме _____ рублёў будзе пералічана на рахунак р/счет № 3620000003272 філіял 510 АСБ «Беларусбанк», код 603. г. Мінск, ул. Куйбышева, 18. МФО 122. УНН 100377889, ОКПО 02233033, г. Мінск. Факс: 8-017-229-24-94.

М.п.

Кіраўнік арганізацыі

Галоўны бухгалтар

ДАГАВОР НА ВЫРАБ ДРУКАВАННЫХ І ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫДАНИЯЎ

г. Мінск

“ ___ ” _____ 2005г.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі, якая называецца далей Выканаўца, у асобе дырэктара Матульскага Р.С., і дзейнічае на падставе Статута, з аднаго боку,

які _____ (поўная назва прадпрыемства, установы)
(ая) называецца далей Заказчык, у асобе

які _____ (пасада, прозвішча, імя па бацьку)
(ая) дзейнічае на падставе _____ з другога боку,
(дакумент)

заклучылі даны Дагавор аб наступным:

1. Прадмет дагавора

1.1. Заказчык даручае, а Выканаўца прымае на сябе выкананне

(назва прадукцыі)

2. Памер і парадак аплаты

2.1. Агульная цана заказа згодна з “Праспектам інфармацыйных рэсурсаў” складае _____ (руб.)

2.2. Перадаплата ажыццяўляецца ў поўным аб’ёме згодна з заказам

3. Абавязкі Выканаўцы

3.1. Яасна і ў тэрмін, які ўзгоднены паміж бакамі, выканаць работу па заяўцы Заказчыка.

3.2. Ажыццявіць здачу выкананай работы Заказчыку па акту прыёмкі-здачы выкананых работ ва ўстаноўленым парадку.

4. Абавязкі Заказчыка

4.1. Аплаціць работу Выканаўцы ў памеры і ў тэрмін, якія прадугледжаны раздзелам 2 данага Дагавора.

4.2. Свочасова забяспечыць Выканаўцу неабходнымі для выканання Дагавора дакументамі і інфармацыяй.

5. Адказнасць бакоў

5.1. Выканаўца і Заказчык нясуць адказнасць за выкананне абавязацельстваў па данаму Дагавору.

5.2. У выпадку невыканання абавязацельстваў бок, які пацярпеў, мае права скасаваць Дагавор праз пісьмовае паведамленне другога боку аб гэтым за 10 дзён да скасавання. Да моманту скасавання Дагавора ўсе разлікі паміж бакамі павінны быць урэгуляваны.

5.3. Спрэчныя пытанні, якія ўзнікаюць па данаму Дагавору, вырашаюцца ў Гаспадарчым судзе Рэспублікі Беларусь.

6. Іншыя ўмовы

7. Тэрмін дзеяння Дагавора

7.1. Дагавор уступае ў сілу з моманту яго падпісання і дзейнічае на тэрмін выканання работ.

8. Юрыдычныя адрасы бакоў

ВЫКАНАЎЦА

Паштовы адрас:

220636, г. Мінск, вул.

Чырвонаармейская, 9.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі,

Рэдакцыйна-выдавецкі аддзел

Тэл.: 227-62-86

Эл. пошта edit@nacbibr.org.by

Разліковы рахунак

3622000003212 у ф-ле 510

АСБ "Беларусбанк", г.Мінск, код

603,___

УНН 100377889, ОКПО 02233033

Дырэктар _____

(подпіс)

Гал. бухгалтар

(подпіс)

МП.

ЗАКАЗЧЫК

Паштовы адрас (поўны): _____

Тэл./факс _____

Эл. пошта _____

Банкаўскія рэквізіты:

Разліковы рахунак _____

УНН _____

ОКПО _____

Дырэктар _____

(подпіс)

Гал. бухгалтар _____

(подпіс)

МП.

ДАГАВОР НА ВЫРАБ ДРУКАВАННЫХ І ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫДАНИЯЎ

г. Мінск

“ ___ ” _____ 2005г.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі, якая называецца далей Выканаўца, у асобе дырэктара Матульскага Р.С., і дзейнічае на падставе Статута, з аднаго боку,

які _____ (поўная назва прадпрыемства, установы)
(ая) называецца далей Заказчык, у асобе _____
(пасада, прозвішча, імя па бацьку)
які (ая) дзейнічае на падставе _____ з другога боку,
(дакумент)
заклучылі даны Дагавор аб наступным:

1. Прадмет дагавора

1.1. Заказчык даручае, а Выканаўца прымае на сябе выкананне _____
(назва прадукцыі)

2. Памер і парадак аплаты

2.1. Агульная цана заказа згодна з “Праспектам інфармацыйных рэсурсаў” складае _____ (руб.)

2.2. Перадаплата ажыццяўляецца ў поўным аб’ёме згодна з заказам

3. Абавязкі Выканаўцы

3.1. Якасна і ў тэрмін, які ўзгоднены паміж бакамі, выканаць работу па заяўцы Заказчыка.

3.2. Ажыццявіць здачу выкананай работы Заказчыку па акту прыёмкі-здачы выкананых работ ва ўстаноўленым парадку.

4. Абавязкі Заказчыка

4.1. Аплаціць работу Выканаўцы ў памеры і ў тэрмін, якія прадугледжаны раздзелам 2 данага Дагавора.

4.2. Своечасова забяспечыць Выканаўцу неабходнымі для выканання Дагавора дакументамі і інфармацыяй.

5. Адказнасць бакоў

5.1. Выканаўца і Заказчык нясуць адказнасць за выкананне абавязацельстваў па данаму Дагавору.

5.2. У выпадку невыканання абавязацельстваў бок, які пацярпеў, мае права скасаваць Дагавор праз пісьмовае паведамленне другога боку аб гэтым за 10 дзён да скасавання. Да моманту скасавання Дагавора ўсе разлікі паміж бакамі павінны быць урэгуляваны.

5.3. Спрэчныя пытанні, якія ўзнікаюць па данаму Дагавору, вырашаюцца ў Гаспадарчым судзе Рэспублікі Беларусь.

6. Іншыя ўмовы

7. Тэрмін дзеяння Дагавора

7.1. Дагавор уступае ў сілу з моманту яго падпісання і дзейнічае на тэрмін выканання работ.

8. Юрыдычныя адрасы бакоў

ВЫКАНАЎЦА

Паштовы адрас:

220636, г. Мінск, вул.

Чырвонаармейская, 9.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі,

Рэдакцыйна-выдавецкі адзел

Тэл.: 227-62-86

Эл. пошта edit@nacbibl.org.by

Разліковы рахунак

3622000003212 у ф-ле 510

АСБ “Беларусбанк”, г.Мінск, код

603, __

УНН 100377889, ОКПО 02233033

Дырэктар _____

(подпіс)

Гал. бухгалтар

(подпіс)

МП.

ЗАКАЗЧЫК

Паштовы адрас (поўны): _____

Тэл./факс _____

Эл. пошта _____

Банкаўскія рэквізіты:

Разліковы рахунак _____

УНН _____

ОКПО _____

Дырэктар _____

(подпіс)

Гал. бухгалтар _____

(подпіс)

МП.